

ан. 3 . ба 27004

Вальдэмар Остэрлёф і Язэп Шустэр.

# СУСЬВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ

ЧАСТЬ III-я:

## ГІСТОРЫЯ НОВЫХ ЧАСОЎ.

Пераклаў на беларускую мову А. Смоліч.

ВЫДАНННЕ БЕЛАРУСКАГА НАУКОВАГА Т-ВА.

Друкарня «Віленскага Выдавецтва»  
Б. Клецкіна, Вільня, М.-Сыцяланайская, 23.

922.

праціўнікаў стараўся руйнаваць гандаль другога. З гэтае прычыны Дюплей, які ад 1747 г. быў губэрнаторам французскіх валаданьняў у Індыі, пастанавіў раз назаўсёды зыніштожыць там англійскі ўплыў і ўжо дабіўся для Францыі перавагі ў часе вайны аб аўстрыйскую спадчыну\*) У гэтым яму дапамаглі дзіве думкі: 1) што організаваныя, узброенныя і па ёўрапейску вымуштраваныя тубыльцы, навет у невялікай лічбе, здолеюць перамагаць вялізарныя, але прымітывныя мясцовыя арміі; і 2) што самі мясцовыя ўладары дадуць гроши на ўтрыманьне такога войска, сіпаяў, у аддзяжу за дадзеную ім помач. Францускі ўрад, аднак, ня ўмёў выкарыстаць разумных плянаў Дюплей і навет узяў яго назад у Францыю (1754) тады, калі ён ужо дабіўся рэзультату. За тое Англійцы адразу ж перанялі і выкарысталі сістэму Дюплей.

Як на ўсходзе, гэтак і ў Паўночнай Амерыцы ў палове XVIII в. перавага Французаў, ці Англіцаў яшчэ не ўстанавілася. Англійскіх колёній уздоўж Атлантыцкага Акеану было і больш, і былі яны гусьцей заселеныя, ды мэлі шырокія права самаўрадаваньня. Лічба жыхараў у іх увесь час узрасцала, толькі былі яны сціснуты на самым узъбярэжжы. Францускія валадані, наадварот, былі шмат мэнш людныя, але займалі вялізарныя прасторы, якія толькі формальна належалі да Францыі, але ня былі яшчэ заселеныя. Ад Канады аж да Місісіпі абымалі яны англійскія колёні, не давочы апошнім магчымасці пашырацца ў глыб краю. З гэтае прычыны ў даліне р. Огіо увесь час ішла барацьба навет у часе міру. У канцы ж узгарэлася вайна беспасярэдна паміж Францыяй і Англіяй (1755); пры гэтым стварыліся два саюзы: Англія з Прусіям — з аднаго боку, а Францыя з Аўстрыйяй — з другога\*\*).

Каб распарушыць і трывожыць францускія сілы на сухаземлі, Піт плаціў шмат гроши Прусіям ды адначасна утрымліваў англійскую і гановэрскую войска пад камандою назначанага прускім каралём (Фрыдрыхам II), за ваяводу кн. Браўшвайгскага. Галоўную-ж увагу Англіі Піт скіраваў на моры і колёніі; ён загадаў англійскім флотам бязупынна нападаць на францускія узъбярэжжы і порты, зыніштажаць там запасы і ўсё матар'ялы, патрэбныя для караблёў. У марсіх бітвах Францыя мела такія нязадачы і страты, што ў канцы ўрад прадаў астачу папсованых караблём, і ўся марская вайна далей вялася Францыяй толькі пры помачы прыватных корсарскіх караблём.

У паўночнай Амерыцы Англійцы выперлі Французаў з даліны Огіо і ў канцы пайшлі на Канаду. Пасля перамогі

\*) § 16.

\*\*) § 16.

пад Квэбекам (1759) яны ў працягу году занялі ўвесь гэты край. Францускае панаванье скончылася тут назаўсёды, хация і асталося францускае насяленыне, якому была забясьпечана апека і пашана яго звычаяў.

Вялікія страты мэлі Французы і ў Усходнай Індыі, хация тут вайну вяла галоўным чынам усходні-індыйская кампанія. Адзін з яе ўрадоўцаў, Робэрт Кляйв, уgruntаваў будучае панаванье Англіі ў Індыі. Высланы, каб адамсьціца Бэнтальскаму набабу за напад і зрабаванье Калькуты і за жорсткасць яго ў адносінках да Англійцаў, Кляйв з невялікай дружынай сіпаяў разьбіў набаба і на яго месца пасадзіў новага, які згадзіўся аддаць у рукі кампаніі ўсю бэнгальскую фінансавую адміністрацыю. Наагул, мяшаючыся ў справы індыйскіх валадароў і перамагаючы непрыхільных да Англіі, Англійцы яшчэ больш умацавалі сваё панаванне. Адабраўшы ў францускае кампаніі Пондішэры і іншыя валаданьні, яны саўсім выперлі Французаў з Індыі.

Пусыціся Англійцы ўсылед за Голянцамі і на пайдня Ціхога Акеану і здабылі і там колёніі. Разам з Голянцамі, яны адкрылі шмат новых зямель (Акеанія і Аўстралія). Рух англійскага марскага гандлю ў 1650 годзе быў яшче ў 5 разоў мэншы за голянцкі, а ў 1750 годзе ўжо значна яго перавышаў. У гэтай справе ў васенна-цвітатым вёку Англія заняла тое становішча, якое ў семнадцатым займала Голяндыя. Англійскія мэсты працьвіталі дзяякоў гандлю і прамысловасці. Гэтamu вялізарнаму разьвіццю прамысловасці ў другой палове восемнадцатага вёку шмат дапамаглі: вынаход Уатам (Watt) паравое машыны, паляпшэнне тэхнікі ткацтва, ды разьвіццё экспленаціі каменнага вугальня. Нязлічонае багацьце каменнага вугальня ў Англіі зрабілася фундаментам разьвіцця прамысловасці Вялікага Брытаніі і яе нацыянальнага дабрабыту.

Сельская гаспадарка, якая ў часы распаблікі вызвалілася ад большае часці фэодальных чыншаў, і ў якой пры Уальполю пачалі ўводзіць лéпшыя спосабы вырабу зямлі, гэтак сама разьвівалася вельмі добра.

## § 14. Прасьвета.

- Сыпіноза, Байль, Лёк, Ньютон і англійскія вольнадумцы. Вольныя парадкі ў XVII і XVIII вякох запанавалі ў двух краёх: Голяндыі і Англіі, і згэтуль новым вётрам павяла на Эўропу, згэтуль пашырыўся рух, які імкнуўся замяніць дэспотычнае самавольства—свабодай і справядлівасцю, барбарства—высока-моральнаю людзкасцю, рэлігійныя прымусы—толерантнай і вольнадумствам, дзікія забабоны—

разважным паглядам на прыроду, ды наагул імкнуўся да прасвячання грамадзянства, да вызваленія яго ад усяляких забабонаў. У той самы час, як у Францыі Босюэ ды інш. славілі ў асобе Людвіка XIV абсолютную монархію, як адзіную выбраную Богам і наагул найлепшую форму дзяржаўнасці, ды падтрымлівалі рэлігійны уціск, — у Голландыі вялікі філёзоф Сьпіноза прынаваў дэмократыю найбольш натуральным дзяржаўным ладам і ў яркіх словах бараніў волю думкі і вёры, кажучы, што ўрады павінны пілнаваць учынкаў сваіх падданых, а ня іхніх думак. „Мэтаю дзяржавы, — казаў Сьпіноза, — ня можа быць застрашанье людзей ды падчыненне іх чужой волі, каб з разумных стварэнняў зрабіць жывёлы або машыны; наадварот, іх дух і цэла павінны свабодна развіваць сваё здольнасці, каб карысталіся яны з свайго вольнага разуму, не аднасіліся адных да адных з ненавісцяй, гнёвам і маною і не прасъледавалі сябе ўзаёмна; галоўнай задачай дзяржавы, па праўдзе, павінна быць — воля”. За галоўную перашкоду для вольнае думкі Сьпіноза лічыў церазмёрную пашану да літары бібліі, адважыўся глядзець на біблію, як на твор людзкіх рук, і стараўся крытыкаю і аб'ясняннямі дайць магчымасць больш глубокага разумення яе; за гэта гадоў сто яго лічылі бязбожнікам.

Падобная-ж была дзейнасць загнанага прасъледаваннямі ў Нідэрлянды французскага гугенота, вучонага Байля (Bayle), які першы пачаў выдаваць часопіс, і ў ёй популярна, гэтак, каб яго зразумелі ня толькі вучоныя спэцыялісты, але і кожын здукаваны чалавек, агаварваліся і вольна разважаліся тэолёгічная, палітычная і філёзофская пытаныні, ды наагул пытаныні з розных навукаў. Гэтаю сваёю дзейнасцю, ды таксама вялікім „Гісторычна-крытычным слоўнікам”, з якога шмат пакаленія чарпала ўсю сваю веду, Байль шмат памог развіццю ў грамадзянстве нахілу да навуковае думкі і імкненія да точных дасыледаў, што ўперад было выключным прывілеем вучоных.

У Амстэрдаме Байль пазнаёміўся з англійскім вучоным Джонам Лёкам (Locke), які, як віг, хаваўся там ад тыраніі Стюартаў. Пасля выгнання іх з Англіі Лёк вярнуўся на бацькаўшчыну і сваім творамі хутка абудзіў вялікую цікавасць і здзіўленне. У сваім творы «Аб людзкім разуме» Лёк паставіў сабе задачай дасыледзіць пачаткі і межы людзкага пазнання; гэтак быў ён пачынальнікам новае філёзофіі, якая найбольш займаецца гэтым пытаньнем. Ня меншыя уплыў мелі ягонія творы аб рэлігії, узгадаваныні і палітыцы. Ён даводзіў справядлівасць пазбаўлення пасаду Якуба II, які некалісь Мільтон — казыні Карава I. У сваіх вывадах аб гэтай справе ён казаў, што дзяржава прадстаўляе саюз вольных людзей, якія зрабілі ўмову дзеля лепшага забясь-

лечанья свайго жыцця і добра. Значыць, вярхоўнаю ўладаю ёсьць само грамадзянства, народ. Кароль — гэта толькі першы ўрадовец; сваю ўладу ён мае ад народу; вось-ж, калі яе злойжывае, значыць, ламае сваё абавязкі, і яго трэба скінуць.

Такім спосабам, Лёк супроць панаваўшае ў той час не-надзельна навукі аб паходжанні каралеўскае ўлады ад Бога, якая вяла да дэспотызму, паставіў сваю тэорыю аб верхавенстве народу.

З нямешаю энэргіяй бараніў Лёк толеранцыю ў самым шырокім значэнні; нікога, не выключаючы і жыдоў ды паганаў, ня трэба пазбаўляць свабоды сумлёння і грамадзянскіх прав. Съялы дэспотызм, з якім кожная рэлігійная група прасъледавала іншыя, кажучы, што прауда знаходзіцца выключна толькі ў яе, павінен выклікаць саўсім натуральны сумлёніе аб тым, ці ў справах вёры наагул можа існаваць бязпрэчная прауда, ці нэ.

Шмат хто з здукаваных людзей, зyneахвочаных вёчнымі рэлігійнымі спрэчкамі, уважалі, што досіць вёрыць у Найвышэйшую Істоту, як прычыну ўсяго, што існуе, — і больш нічога ня трэба дзеля праўдзіве пабожнасці. З таго часу, як у Англіі запанавала воля слова і друку, некаторыя спаміж іх, як Колін, Толян, Шэфтсбэры, Болінброк, адважаліся адкрыта выказваць падобныя думкі. З тae прычыны, што волю думанія яны лічылі бязумоўным правам чалавечства, іх называлі вольнадумцамі, а за тое, што, хоці і не прызнавалі хрысьціянскае навукі, але вёрылі ў Бога, іх называлі дэістамі. Яны даводзілі, што цнота і моральнасць не залежаць ад дорматаў вёры; адзінымі кірауніком думкі павінен быць „эдаровы разум”, адзінамі крыніцамі вёды, як казаў і Лёк, — спасцяцярога і дасыледа. Яны нападалі на ўсё, што пярэчыла разуму, або дасвядчанью, карыстаючыся пры гэтым, як аружжам, то вучонымі вывадамі, то дасыцінымі ды войстрым словам. Змагаліся яны проці вёры ў чуды і нічога слухаць не хацелі аб тым, што Бог мяшаецца ў парадак на сувеце, які Ім самім устаноўлены і кіруеца адвечнымі законамі.

Вялікае адкрыцце Ісаака Ньютона (Newton) (1642—1722), прафэсара Кембрыджскага університету, дадавала яшчэ больш варі іх словам. Ньютон казаў: „Усё цэлы ўзаёмна прыцяганне не знаходзіцца ў простай залежнасці ад масы іхняга цэла, але ў адваротнай ад квадрату іх аддаленія. Тая самая сіла, якая прыцягает да зямлі, ўпłyвае гэтак сама і на ўсё нябесныя цэлы, усё сусветныя прасторы, утрымлівае плянеты, комэты і месяцы, ды кіруе іхнім рухам”. Гэта адначасна тлумачыла прычыну таго, што адкрыў Копэрнік, а Кэплер сформулаваў у законы.

Нябесныя і зямныя зьявішчы можна было вывесці з аднаго закону, а, значыць, не аставалася тут месца на цуды. Гэтае важнае адкрыцьце, ды, наагул, увесь час узрастаючы ўплыў прыродных навук што-раз то болей паширалі пагляды вольнадумцаў, хаця на іх і нападала духавенства.

Цэхі мулляроў у Лёндане, называныя вольнамулярскімі, ў 1717 годзе ператварыліся ў саюз вольнадумных і эдукаваных людзей усіх станаў, якія, заводзячы крыху дзіўныя звычай і абрэды, ахвяроўвалі сябе справе паширэння толеранцыі і людзкасці, імкнучыся да брацтва ўсіх станаў і народаў. Праз кароткі час вольнамулярскія саюзы паширліся па ўсёй Эўропе, ды пазакладаліся навет у Ўсходній Індыі і Амэрыцы; навет князі і каралі часамі да іх належжалі.

**2. Вольтэр (1694—1778).** Англія з прычыны сваёй мовы і географічнага палажэння ўсё-ж была залішне далёкая ад рэшты Эўропы, каб беспасярэдна і моцна на ёй ўпłyваць. Доля пасрэдніка і тлумача дасталася Францыі, мова якое панавала ў той час у сувеце.

Англійская літэратура і навука былі ўжо ў поўнай красе, а Французы аб ёй яшчэ нічога ня ведалі. Гэтае ў 1727 годзе, дзякуючы бытнасці ў Лёндане аднаго маладога парыжскага пісьменніка, даляцелі на сухаземле нейкія ведамасці аб духоўным жыцьці Англіцаў. Гэты пісьменнік быў Францішк Аруэ, ведамы больш пад сваім літэратурным прозвішчам Вольтэр (1694—1775). З прычыны звадкі з адным шляхціцам ён уцёк у Англію, бо яму пагражала Бастылія. Англійскія законы, установы, прасцьвета, рэлігійная толеранцыя, палітычныя свабоды абудзілі ў ім зядзіўленыне. Вярнуўшыся ў Францыю, ён у чысьленых сваіх творах развіваў пагляды англійскіх дэісташ. Быў ён няміласэрным ворагам дагмату і абрааду, бачучы ў іх толькі ману і прыкідлівасць. Хаця харектар яго быў не беззаганны, але, наагул, імкнёныя яго былі вельмі суветльяя, гуманітарныя. Вольтэр мёў дужа добры стыль, быстры розум, незраўнаную дасыцінасць і ўсебаковую эдукацыю. Пры ўсім гэтым жыў ён доўга, у добрым здароўі, дык пры вялікай сваёй працаўітасці напісаў надзвычайна многа літэратурных твораў: драмаў, повесцяў, навуковых разважаньняў, гістарычных твораў, лягучых лісткоў, памфлеў; мусіць, няма літэратурных формаў, у якіх бы ён ня пробаваў сваіх сілаў. Зласлівасць і жыцьцёвы бруд псовалі шмат якія з яго твораў; было гэта, аднак, згодна з духам часу і саўсім ня шкодзіла вялікай популярнасці Вольтэра. Навет монархі шукалі прыхільнасці яго; з караліямі прускім, данскім, шведскім і імператрыцаю Кацярынаю ён вёў сталую корэспонденцыю. І ўсё-ж з ягоных твораў больш трывалую вартасць мае хіба толькі

„Essai sur les moers et l'esprit des nations“, твор аб сусветнай гісторыі, у якім ён мэнш займаецца палітычнаю гісторыяй, а найбольш культураю дзяржаваў і народаў.

Вялікую заслугу Вольтэра ў яго публіцыстычнай дзейнасці становіць упорліве змаганье з тагачаснай нягоднай судовай процедурой. Не толькі літэратурнымі творамі, але і асабістымі заходамі дапамагаў ён несправядліва засуджаным і іхнім сём'ям. Асабліва ведама абарона Вольтэрам нейкага Каляза, кальвінскага купца з Тулузы, якога вінавацілі ў забіцці сына за тое, што той прыняў каталіцтва, і сказнілі, ня гледзячы на адсутнасць усіх доказаў. Пасля многалетніх заходаў Вольтэр дабіўся перагляду справы, прычым нявіннасць сказнёнага была даведзена, і яго сям'я была вёрнена чэсьць і сконфіскаваная маётнасць.

**3. Монтэск'е. Дідро. Русо. Кенэ.** Пабываў так сама ў Англіі вядомы ўжо ў тым часе французкі пісьменнік, барон Монтэск'е, презыдэнт парламэнту ў Бордо. Пражыўшы там два гады, вынес ён перакананье, што Вялікая Брытанія ёсць самы вольны край. Англійскія законы, якія вытварыліся на працягу гісторыі Англіі, здаліся яму вέрхам дзяржаўнае мудрасці. Пад упłyvам уражэнняў з сваёй падарожы ў Англію напісаў Монтэск'е знамяніты твор „Esprit des lois“ (Дух законаў). Галоўнай думкай гэтага працы было тое, што дзяржаўная ўлада ёсць трайная: законадаўчая, спаўняючая і судовая. Абавязковым варункам вольнага дзяржаўнага ладу ён лічыў разьдзел гэтых трох галін улады, каб кароль, ці хоць сабе і рэспубліканскі ўрад не гаспадарыў самадумам, а каб быў звязаны законамі, якія выдае іншая ўлада, іменна народнае прадстаўніцтва, ды каб судзілі судзілі незалежна ад загадаў ураду, кіруючыся толькі сваім сумленнем. Гэткі дзяржаўны лад быў якраз у Англіі пасля выдалення Стюартаў. Констытуцыйна-монархічная форма ўраду зацікаўіла тады шырокі круг інтэлігэнцыі ўсёй Эўропе, а ў XIX в. гэтая форма была праведзена ў жыцьці ў большасці эўрапейскіх дзяржаваў.

Пад упłyvам Вольтэра і Монтэск'е стварылася цэлая армія пісьменнікаў, якія займаліся філёзофскімі, палітычнымі і грамадзкімі пытаннямі, разважаючы аб іх ці ў паважнай форме, ці ў бэлетрыстычнай або сатырычнай. Спаміж іх найвыдатнейшым быў Дідро, чалавек здольны, гарачы, знаходлівы. Зьявілася ў яго нязвичайная яшчэ, як на тыя часы, думка, каб абынці ўсю людзкую веду ў адным вялізарным слоўніку, названым энцыклопедыяй. З гэтаю мэтай згаварыўся ён з вядомым матэматыкам д'Алямбэрам, які напісаў дужа добрую прадмову да энцыклопедыі. Блізка ўсё выдатнейшыя тагачасныя вучоныя і пісьменнікі,

у тым ліку і Вольтэр, зъмесьцілі там сваё творы. Ня гледзячы на вялікія перашкоды з боку духавенства, за 15 гадоў выданьне энцыклопэдыі было скончана (1751—1766); складаецца яна з 25 вялізных тамоў.

Супрацоўніцтва зблізіла паміж сабою вольнадумных пісьменнікаў і стварыла пэўную аднолькавасць у іхніх поглядах; з гэтага часу сталі іх называць энцыклопэдистамі. Панаваў сярод іх дух Вольтэра, у якім злучаліся гуманітарныя і грамадзкія імкненныя з дэструкцыйнымі, а любоу— з ядам ненавісці.

Іншым ужо духам праняты быў Жан Жак Русо (1712—1778), Швайцарац, родам з Жэневы. У жыцці яго, так сама, як і ў Вольтэра, было нямала плямаў, але ягоныя імкненныя былі справядлівія, розум геніальны, творы ж яго зрабілі на мэншы за дзейнасць Вольтэра і энцыклопэдистаў, калі йшчэ на большы, уплыў на ход пазнанійших палітычных, грамадзкіх і культурных падзеяў Эўропы.

Быў ён праняты ве́раю ў Бога і ў няўміручаць душы і, выходзячы з гэтага пагляду, імкнуўся да адраджэння чалавечства і паказываў шляхі, якім трэба йсьці да гэтага. Як Вольтэр апіраўся на разуме, так Русо—на пачуцьці. Асноваю ягонае тэорыі ёсьць думка, што ўсё выходзіць з рук Тварца дасканалым. Чалавек спачатку быў добрым і чесным, але яго сапсавала цывілізацыя. Паварот да прыроды—эта адзіны шлях дзеля адраджэння чалавечтва. У сваёй пэдагогічнай повесьці „Эміль“ даў Русо дужа добры абрэз узгадавання, абапёртага на прыродных асновах; галоўную ўвагу зварачаў ён на фізычнае ўзгадаванье, аб чым, праўда, і перад ім яшчэ гаварылі Лёк і Монтэн, і радзіў паступова развязваць разум у аддаленны ад вялікіх мэстай.

У творы „Confrat social“ (Грамадзкая ўмова) Русо лічыць, што грамадзянствы і дзяржавы стварыліся дзякуючы дабравольным умовам паміж вольнымі людзьмі, не прызнáе констытуцыйнае монархii, якую гэтак выхваляў Монтэнскé, а стаіць за дэмократычную рэспубліку, іздé, значыць, далéй, чым Лёк. Што праўда, ягоныя думкі аб „дабраце і чеснасці“ перавабытнага чалавека, аб „грамадзкой умове“ ды яшчэ некаторыя іншыя ня вытрымліваюць ніякае крытыкі. Але ён ярка выявіў супяречнасць паміж натуральнаю, здароваю прастатаю і штучнаю, гнілою цывілізацыяй, паказаў ненатуральнасць і заганы тагдышняга ўзгадаванья і нягоднасць дзяржаўнага ладу. Уплыў тэорыі Русо быў дужа вялікі, хаяц спачатку толькі павярхойны. Расьпéшчаная арыстократыя захоплівалася паглядамі Русо якраз за тое, што лічыла іх падоксальными. Іншыя з яго думак, аднак, праводзіліся ў жыцці; так, прыкл., некаторыя маткі з арыстократыі начали самі карміць сваіх дзяцей і апранаць іх скромна; гэта была

такая мода: *à la Rousseau*.— „Прасьвéчаныя ўладары“ раптам началі клапаціцца аб долі сваіх падданых,—вéдама, паводле сваіх фантазій, ды не зракаючыся свайго абсолютызму у гаспадараньні. Выявіўся ўплыў паглядаў Русо і ў літэратуры, сéочы мляўкі сэнтыменталізм і нахіл да утопіі. Часамі ж уплыў гэтых быў шмат глыбейшы і шырэйшы. Вытворы ён, наагул, крытыку істнующага грамадзкага парадку і жаданье пераробіць яго.

Асобную группу французскіх пісьменнікаў складалі эконосты. Яны выяўлялі недахваты дэяржаўнае гаспадаркі і спосабы направы яе, творачы асобную навуку, названую палітычнаю экономіяй. Дагэтуль багацьцем краю лічылі масы сабранага ў ім золата і стараліся ўсякімі штучнымі спосабамі і забаронамі прыцягнуць у край як мага больш грошей і як найменш выпусьціць іх заграніцу. Толькі француз Кенэ, прыдворны лéкар Людвіка XV, выявіў цеснату генага пагляду і на яго месца паставіў новы, а іменна, што адзінаю крыніцу багацьця краю ёсьць зямля і яе старанні выраб. Гэтая думка аказалася няточнаю, бо, як крыху пазней давёў шкот Адам Сыміт, багацьцем краю ёсьць праца, як на ральлі, так і ў варшатах, фабрыках, у гандлю,—ци, наагул, вытворчасць краю. Кенэ і яго вучні, аднак, маюць вялікую заслугу: на аснове навуковых даных яны выявілі, што ад галіты вясковага народу хварэ ўся дзяржава.

Дэвізам Кенэ было: „Pauvres paysans, pauvre royaume, pauvre goï.“ Экономісты дамагаліся ня толькі палягчэння сялянскае долі і скасаванья падатковых прывілеяў, але таксама і скасаванья цэхаў, мыта, — адным словам, звольненія гандлю і прымысловасці ад усіх сцясняючых іх путаў. „Laissez faire, laissez passer“ (дазвольце рабіць, дазвольце йсьці), поўная экономічная воля — гэткі быў іх кліч.

4. **Бéкарыйя. Пэсталёці. Нямéцкая літэратура.** Творы французскіх вольнадумцаў знайшлі ўса ўсёй Эўропе магутны водгук і ўсюдых разбудзілі значны рух. Наймацнейшы пратест проці барбарскай судовай процедуре быў узняўся ў Італіі. Падняў яго Бéкарыйя з Мілану, знамяніты твор якога „Аб правінах і карах“ зрабіў вялізарны ўплыў на крымінальнае законадаўства ўсёй Эўропы. Бéкарыйя дамагаўся для вінавачаных звольненія пад заклад і паруки заместа вязніцы, скасаванья мукаў, яўнасці суда, мякчэйшых караў, скасаванья конфіскациі маётнасці, а навет скасавання сымяротнае кары. Законадаўцы, паводле яго думкі, павінны недапускаць да злачынстваў не страшнымі карамі і забаронамі, але прасьветай народу.

нуўся на абарону „намёцкае вольнасці” і ўвайшоў з войскам у Чэхию. Марыя Тарэса не хацела гэтае ваённае рызыкі, і Язэп II быў прымушаны здаволіцца малою часткаю Баварыі. Праз нéкалькі гадоў хацé ён усё-ж дабіцца сваё мэты і суліў новому курфюрсту за Баварыю—Бэльгію. Яны ўжо былі саўсім умовіліся, калі ўмешаўся ў гэтую справу Фрыдрык II; ён стварыў „намёцкі саюз”, які прымусіў імператара зрачыся сваіх намёраў (1785). Тады Язэп II ў саюзе з Расейскаю імператрыцаю Кацярына II распачаў вайну з Турэччынай, манючыся яé падзяліць. Але адразу-ж утварыўся саюз Пруссіі, Англіі і Польшчы дзеля абароны Турэччыны. Адначасна узгарэлася паўстаньне ў Бруслі, імператарская войскі былі выгнаны, і Бэльгія абвесьціла сваю незалéжнасць. Дый у Вэнгрыі было неспакойна, дзякуючы прускай рабоце.

У гэты мамант Язэп II, які ў часе паходу ў Валахію набраўся небясьпéчнае хваробы, паміраючы быў прымушаны скасаваць большую частку завéдзеных рэформаў; усё-ж цвёрда бараніў ён эдыкту аб толеранцыі і аб скасаваньні прыгону. Пад уплывам цяжкіх перажываньняў свайго жыцця загадаў ён, каб над яго магілай быў такі надпіс: „Тут ляжыць монарх, намёры якога былі чыстыя, ды быў ён гэткі нешчасльвы, што ўсé ягоныя пляны рассыпаліся”. Памёр ён на 49 годзе жыцця; народ, звольнены ім ад прыгону, шчыра яго шкадаваў.

**3. Леопольд II (1790—1792).** Паслья Язэпа II быў імператарам Леопольд II, другі сын Марыі Тарэсы, які ўпéрад быў вялікім князем Тосканскім (Лётарынскі дом адступіў свой радавы край, Лётарынгію, Францыі і за гэта атрымаў Тоскану, дзе быў вольны пасад, бо там вымерла дынастыя Мэдэйчы). Леопольду II трэба было перад усім зрабіць нéйкі парадак у дзяржаўных справах, якія Язэп II пакінуў даволі заблутанымі. Зрабіў ён мір з Турэччынай, ды супакоіў Бэльгіццаў і Вэнграў, вярнуўшы ў іх старыя законы. Улагодзіў і духавéства, касуючы большасць царкоўных навінаў, а так сама шляхту, варочаючы ей падатковыя прывілéі і аднаўляючы прыгон сялянства. Такім чынам, ад дзейнасці Язэпа II не асталося і сльёду.

**4. Кацярына II, расéйская імператрыца.** Сярод пра-  
сьвéчаных монархаў пачэснае месца займае і Кацярына II, „Сэміраміда паўночы”, як яé называлі французскія энцыклé-  
пэдысты, пісаўшы да яé шумныя оды і хваліўшыся яé пры-  
хильнасцю. Яна ўве́сь час перапісавалася з Вольтэрам, а  
Дідро нéйкі час жыў у Пецярбурзе.

Рэформы яé ў большасці былі толькі на папéры: яны  
ня былі саўсім выпаўнены; але сваім радыкализмам яны за-

хоплівалі дзéячаў прасвéты. Пэўныя рэформы яна ўсé-ж правяла, крэху палéпшыўшы суды і адміністрацыю. Старалася яна стварыць мяшчансki стан, сярэдні паміж падняволыным сялянствам і шляхтаю, даючы им усікія прывілéі і закладаючы новыя мэты, як прыкл., Одэсу над Чорным морам, у краі, адабраным у Туркаў. Каб падняць зямляробства, яна выпісала намёцкіх колёністай, апекавалася прамысловасцю, гандлем і мораплаўствам. Клапацілася аб пра-  
свéту, закладала школы, загадавала выдаваць кніжкі, сама навет бралася за літэратурную працу. Запрашала да сябё вучоных чужаземцаў. Як прыхильніца толеранцыі, прыймала ў сваю дзяржаву ня толькі французскіх вольна-  
думцаў, але, ня глéдзячы на нездавалéнныя апошніх, такожа нетолераваных у іншых краёх езуітаў. Аднак, усé рэ-  
формы яé былі выпадковымі і безпляновымі.

Як і Фрыдрык II, найбольш клапацілася Кацярына II аб вонкавай магутнасці дзяржавы. Як нéкалісі Пётра I адабраў у Швэдаў для Расéi Балтышкое мора, так Кацярына адваявала Чорнае мора. Яé імперыялістычныя пляны з'яўр-  
нуліся і проці Польшчы, у якой тады панавала вялікая раз-  
руха; для сваіх намёраў яна знайшла добрага памоцніка ў асобе Фрыдрыка II.

**5. Пéрши падзéл Польшчы.** Фрыдрык II і Кацярына II систэматычна і спрытна падгатаўлялі ўпадак Польшчы. Ў патаёмнай умове абяцаліся яны адно аднаму з'яўсьці на нішто ўсé высілкі Палякоў, скіраваныя да таго, каб зрабіць канéц анархii ў Польшчы і завéсьці спадчынную монархію. Пад ахранаю расéйскага войска адбыліся выбары на караля Станіслава Аўгуста Понятовскага, якога падтрым-  
лівала Кацярына II. Рэлігійная нетолеранцыя гэтак сама памагла загубе Польшчы. Протэстанты і дызуніты (праваслаўныя), асьмёленыя Прусіяй і Расéям, зажадалі для сябё роўных правоў з каталікамі, а ў гэтым ім катэгорычна было адмоўлена. Гэта дало Кацярыне II повад уяўсьці ў Польшчу сваё войскі ў імя „толеранцыі і гуманітарных пачуцьцяў”. Польшча была прымушана зрабіць з ёю гэткія ўмовы, якія зрабілі з яé провінцыюю Расéi. Тады зорганізавалася Бар-  
ская Конфэдэрацыя (1768) дзеля абароны Рэчыпаспа-  
літае, і узгарэлася страшная вайна.

Нéздаволены Расéяй турэцкі султан зрабіў саюз з кон-  
фэдэратамі і авбэсціў Кацярыне II вайну. Але Туркам у гэ-  
тай вайне не пашанцавала. Расéйцы здабылі Крым, увар-  
валіся ў Молдавію і Валахію і зынштожылі ўвесь турэцкі флёт пад Чэсмаю, у Малой Азіі (1770). Няўдача Туркаў была запошнім ударам для Польшчы. Фрыдрык II запрапа-  
наваў Кацярыне II падзяліць польскую землі. Да падзéлу  
запрасілі і Аўстрію. Марыя Тарэса ўперад вагалася, ка-

жучы: „не хачу пляміць свайго гонару ў вачох сучаснікаў і патомных пакаленняў дзеля нейкага кавалка Польшчы”: але яе сын і міністры растлумачылі ёй, што яшчэ горай будзе нічога не атрымаць пры падзёле. Тады тры армii ўвайшлі ў Польшчу і адабралі ў яе чацьвертую частку яе прастору.

**б. Другі і трэці падзёл Польшчы (1793 — 1795).** У Польшчы ўсё мацней выяўляліся тэндэнцыі да рэорганізацыі дзяржавы і адраджэння народу. Расéя зялёнаю рукою душыла гэтых імкнёныні. У гэтым часе саюзынікі: Кацярыны II і Язэп II — распачалі вайну з Турэччынай. Тады Палякі, заахвочаныя Прусіяй, якая зрабіла з імі цесны саюз, правялі рад рэформай. Констытуцыя Трэцяга Мая (1791) была прыхільна сустречана ўсёю культурнаю Эўропаю. Кароль Фрыдрык Вільгэльм II ўласнаручным лістом вітаў Польшчу з шчасліваю рэформай. Але ня споўніліся надзеі Палякоў на турэцкую вайну. Потёмкін і Суворов разбурылі крэпасці О ча ков і Ізмаіл і зьніштожылі некалькі турэцкіх арміяў. Ужо Кацярына II надумывалася пасадзіць свайго ўнука на пасадзе заваяванае Бізантыі і пэўне зьдзейсніла-бы гэты свой плян, калі б Англія і Прусія не пагразілі ей вайною з гэтае прычыны. Тады яна зрабіла з Туркамі мір у Яссах (1792), здаволіваючыся пашырэннем мέжаў сваёй дзяржавы да Днястра і ўзмацаваннем свайго ранейшага протэктарату над Молдавіяй і Валахіяй, гэта званымі Наддунаіскімі князьствамі, што давала Расéі заўсёды права мяшацца ў турэцкія справы. За тое імператрыца скіравала ўсё сваё вайсковыя сілы на Польшчу, злучыўшыся з Тарговіцкаю Конфедэрацияй, якая завязалася дзеля павароту даунейшага дзяржжаўнага ладу. Палякі разылічалі на помач Прусіі, але, на вялікае іх расчараванье, Фрыдрык Вільгэльм II з насымешкай адказаў на гэта, што ён рабіў саюз з Польшчай, як рэспублікай, а не з Польшчай — монархіяй. Вераломны прускі кароль заяўіў Кацярыне II, што ён ня будзе рабіць перашкод яе плянам, калі пры падзёле атрымае сваю долю. Аўстрыйя гэта сама пакінула Палякоў бяз помачы. Надарэмна прыхільнікі констытуцыі З мая давалі адпор гэткаму гвалту. Адбыўся другі падзёл Польшчы паміж Прусіяй і Расéяй. А калі ў 1794 г. узгарэлася пайстаньне пад кіраўніцтвам Касцюшкі, быў зроблены трэці, аканчальны падзёл Польшчы паміж Расéяй, Прусіяй і Аўстрыйяй (1795).

Пасля трох падзёлаў дасталіся з польскіх земляў: на долю Аўстрыйі — паўдзённы заход, Галічына (2.200 кв. міляў), на долю Прусіі — паўночны заход з сталіцай Варшавай (2600 кв. міль), на долю Расéя — рэшта, агулам каля 8800 кв. міляў.

## З ্‍ЕМЕСТ.

### У С Т У П.

	Стр.
1. Адкрыцці . . . . .	3
2. Гуманізм . . . . .	7
3. Расцвёт мастацтва і навукі ў XVI сталёцца . . . . .	10

### Пёршы пэрыод. Рэформацыя і рэлігійныя вайны.

4. Рэформацыя ў Нямеччыне . . . . .	14
5. Рэформацыя ў Швайцарыі, Швэдзіі і Англіі . . . . .	33
6. Каталіцкі рух у пэрыодзе рэформацыі . . . . .	45
7. Піліп II, Нідэрлянды і Альжбета англійская . . . . .	49
8. Гугеноцкія вайны і Гэнрых IV французскі . . . . .	63
9. Трыдццілітняя вайна . . . . .	69

### Другі пэрыод. Разьвіцце абсолютызму і філёзофскія рацыяналізм.

10. Рышэльё і Людвік XIV . . . . .	84
11. Узрост Аўстріі і Прусіі. Швэдзія і Расéя . . . . .	94
12. Эўрапейскае грамадзянства ў XVII і XVIII сталёццах . . . . .	101
13. Англійская рэволюцыя . . . . .	107
14. Прасвята . . . . .	125
15. Прасвячаны абсолютызм у романскіх дзяржавах і скасаванье ордэру Езуітаў . . . . .	133
16. Фрыдрык II, кароль прускі. Войны: спадчынная, аўстрыйская і сямілітняя . . . . .	136
17. Язэп II і Кацярына II. Падзёл Польшчы. . . . .	144